

НАЦЫЯ І ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЬЦЬ

Ежы Мачкув

Новая папулярнасьць старога памятку

Тое, што мы зноў і зноў сутыкаемся ў съяточных прамовах, навуковых працах і публістыцы зь нейкім памяткам, які належыць да галіны сацыяльных навук, не абяцае нічога добра га ў пляне нашага яго разуменяня. Празмерна частае выкарыстаныне нейкага тэрміну ёсьць адназначным сыгналем таго, што для многіх ён ужо пераўтварыўся ў пусты гук. Гэткі лёс напаткаў у апошнія гады словазлучэныне «грамадзянская супольнасьць». І ў найменшай ступені гэта мусіць цесныць тых, хто зрабіў яго такім папулярным. Но новае жыцьцё гэтаму памятку далі менавіта прыгнечаныя, і перадусім — прыгнечаныя сацыялізмам. Візія грамадзянскае супольнасьці была менавіта той ідэяй, што побач зь імкненнем да дэмакратыі натхняла людзей на супраціў савецкаму сацыялізму.

Разуменыне грамадзянскай супольнасьці, якое пераважала тады ў асяродку антыкамуністычнага супраціву, можна асэнсаваць толькі ў кантэксьце савецка-сацыялістычнай систэмы. Яно грунтавалася на жорсткім проціпастваўленыні — з аднаго боку, таталітарнай дзяржавы разам з афіцыйным «палітычным грамадзтвам» і «выспаў грамадзянскай супольнасьці», што — у Польшчы аж да 80-х гг. — уяўлялі сабой асяродкі т. зв. дысыдэнтаў. Атаясамленыне свабоды ад дзяржаўнага панавання зь ідэяй грамадзянскае супольнасьці прыводзіла да занядбаныя рэфлексіі що да цэнтральнага значэння адзяржаўленай эканомікі дзеля захавання таталітарызму ѹ што да ідэі праўнай дзяржавы як асноўнай апоры грамадзянскае супольнасьці¹.

Дзеля посткамуністычнага разьвіцьця ўсё гэта было неістотным, так што адзін інтэлектуал ужо ў

1994 г. збэсьціў самую ідэю грамадзянскае супольнасьці, як «апошнюю ідэалёгію старой інтэлігенцыі» альбо «рэальную ўтопію» камуністычных часоў, дзеля таго каб пасыля пакпіць з таго, што, маўляў, *civil society* «пасыля распаду зыненавіджанай дыктатуры аказалася ілюзіяй, далёкай ад рэальнасьці»². Усё-ткі варта ўдакладніць: не паўсюль інтэлектуалы ненавідзелі камуністычную дыктатуру ў роўнай ступені. Што ж датычыща меркаванай наяўнасьці ілюзіі, звязаных з грамадзянскай супольнасьцю, дык сапраўды існуюць посткамуністычныя краіны, у якіх ёсьць, можа, і на надта дынамічная, але тым ня менш жывая *civil society*. Не зайды падобная на свае аналагі ў краінах «касьвеченага Захаду», гэта грамадзянская супольнасьць (яшчэ?) не перакормленая і не адрозніваецца цынічнасцю. Але, не зважаючи на ўсё гэта, адзначым, што *civil society* магла падацца вартай кпінаў нерэальнай ілюзіі хіба што толькі тым людзям, якія парашунальна абыякава паставіліся да распаду камунізму ды ўдалага разьвіцьця некалі заціснутых сацыялістычных грамадзтваў.

Паказальным у гэтым пляне ёсьць зьдзіўленыне, выказаныя расейскім аўтарам М. А. Чэшкавым з нагоды таго, што заходнія інтэлектуалы да сямідзясятых гадоў амаль не дыскутувалі наконт ідэі грамадзянской супольнасьці. Да распачацьця гэткіх спрэчак іх падштурхнула дэмакратызацыя аўтарытарных рэжымаў Паўднёвой Эўропы, Лацінскай Амэрыкі, Усходній Азіі, а гэтаксама ашараў, дзе панавалі камуністычныя таталітарныя рэжымы³. Многія прыхільнія да марксісцкай мысленчай традыцыі заходнія інтэлектуалы адкідалі преч асноўныя прынцыпы заходнія грамадзянскае супольнасьці, перадусім аўтаномію эканомікі й палітыкі, альбо вострае крытыка валі. Ужо цягам многіх дзесяцігодзьдзяў яны дэ-

¹ На гэты конт гл.: Jerzy Szacki. Liberalismus nach dem Kommunismus. Frankfurt am Main, 2003. S. 118–178.

² Klaus von Beyme. Systemwechsel in Osteuropa. Frankfurt am Main, 1994. Адпаведна с. 60 і с. 100.

³ Болодін А. Г. и др. Гражданское общество. Мировой опыт и проблемы России. Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, Москва, 1998. С. 23.

манстравалі сваю гатовасьць ушанаваць любую дзяржаву, якая ў іх уяўленыні мае мадэрнізацыйныя намеры. Працэсы дэмакратызацыі часцяком разглядаюцца імі не як шанец дзеля стварэння систэмы, што добра паказала сябе на Захадзе, але як магчымасьць дзеля эксперыменту з новаўвядзеніямі нейкага «трэцяга шляху». «Трэці шлях», на іх думку, павінен дазволіць постаўтарытарным і посттаталітарным грамадзтвам пазъбегнуць заганаў «капіталізму». Накіраваная супраць дзяржавы пэрспектыва антыкамуністычнага супраціву выкарыстоўвалася ў выкарыстоўваецца безь вялікіх роздумаў дзеля аналізу канстытуцыйнай дзяржавы, быццам бы на Захадзе мы таксама маем справу з систэмай, што пагражае грамадзкай аўтаноміі ўольнасці. Арпат Зёльтэр (Arpad Sölter) падсумав у 1993 г.:

Выкарыстоўваючы гэты (рэ)імпарт тэорый, зьяможсаныя марксізмам і ўтапічным мысьленнем інтэлектуалы, выступаючы ў якасці левых прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці на Захадзе, спрабуюць распрацаваць новую мадэль рэдытальнае дэмакратыі... На гэта накладваеца дыз'юнкцыя паміж грамадзянскай супольнасцю (Zivilgesellschaft) і буржуазным грамадзтвам (bürgerliche Gesellschaft), прычым апошніе мае быць ператворанае ў першую дзеля таго, каб сапраўды ажыцьцяўлілася «праўдзівая» дэмакратыя. Гэтае пачынаньне спалучанае з крытыкай лібералізму наагул і ўказаніямі на недахопы ліберальнае праўнае дзяржавы ў прыватнасці. Няроўнасці гэтае ідэі згладжсаныя праз безнадзеянае абязцяньне буйнамаштабнага штурика ў бок дэмакратызацыі.

Калі Габэрмас цвердзіць нават пра патрэбу заходняе «перабудовы» (!) і ў звязку з аб'яднаннем Нямеччыны крытыкуе «каардынацыю (Gleichschaltung) СМІ» (!) у новых федэральных землях... дык мы маем права зрабіць выснову пра існаваньне квазітаталітарнага становіща, звяжкім, вядома, трэба змагацца і якое неабходна пепраадолець⁴.

Насамрэч, съцвярджэнье, што «ўсход-ненеўрапейскія інтэлектуалы» зрабілі ідэю грамад-

зянскае супольнасці сваёй «ідэалёгіяй», шмат больш слушнае ў дачыненьні да інтэлектуальнай лявіцы на Захадзе.

Самае позніяе ў выніку гістарычнага пералому 1989 г. і наступнай за ім посткамуністычнай систэмнай трансфармацыі высьветлілася, што краіны Сярэдняе Эўропы і нават Расея прынялі рагшэнне не на карысць трэцяга шляху. Перш за ўсё, вернымі ідэі грамадзянскае супольнасці засталіся абноўленыя цэнтральнаеўрапейскія эліты⁵. Гэта істотна паўплывала і на тое, што ў інтэлектуальных дыскусіях на Захадзе дамінантныя да таго часу марксісцкія тэарэмы былі крок за крокам замененыя на канцепцыю грамадзянскае супольнасці. Звязанае з гэтымі пераменамі рэзкае пазбаўленыне ад ілюзіяў, што часцяком за канчвалася адкрытым цынізмам, мела месца адначасова зь нярэдка неўсьвядомленымі намаганнямі захаваць-такі марксісцкія крытэрыі крытыкі грамадзтва. Не ў апошнюю чаргу гэта выявілася ў тым, што грамадзянская супольнасць супрацьпастаўляеца дзяржаве, як быццам бы яна наагул ня можа без тae існаваць.

Ты, хто звязраўся да развагаў наконт палітычнай супольнасці грамадзянаў у часы антычнасці і сярэднявечча, займаліся перадусім проблемамі палітычнага аўтарытэту, права й маралі. Тоё, чым у мысьленні антычнасці, сярэднявечча й Асьветніцтва было палітычна арганізаванае (то бок праста палітычнае) грамадзтва, зьяўляеца, на думку сёньняшніх гісторыкаў палітычных ідэяў, адпаведнікам грамадзянскае супольнасці (*bürgerliche Gesellschaft*). Палітычна арганізаваным грамадзтва было тады, калі ў ім была палітычная ўлада, легітымізаваная рэлігійным ці сьвецкім чынам. Пры тым не заўжды ў гэтым выпадку ішлося пра існаванне дзяржавы, пагатоў, сучаснай нам нацыянальнай дзяржавы.

Гэтае шырокое разуменне ўласнага грамадзтва, што ахоплівала гэтаксама ў дзяржаву, панавала ў Эўропе аж да XVIII ст. Праўда, зь цягам часу яно зъмянілася, і гэтыя зъмяненіні былі адлюстраваныем як зъменаў саміх грамадзкіх актораў, гэтае і дачыненіяў паміж імі. Часцяком прыхарашванае камунітарнае супольніцтва антыч-

⁴ Arpad Sölter. Zivilgesellschaft als demokratietheoretisches Konzept // Jahrbuch für Politik. Jg. 3/1993. Halbband 1. S. 145–180, s. 148.

⁵ Франсуа Фурэ (Furet): «With all the fuss and noise, not a single new idea has come out of Eastern Europe in 1989» (анг. «Нягледзячы на ўсе турботы й шум, ніводная ідэя не прыйшла з Усходняе Эўропы ў 1989 г.»), цытуецца паводле: Ralf Dahrendorf. Reflections on the Revolution in Europe. A Letter Intended to Have Been Sent to a Gentleman in Warsaw. New York/Toronto, 1990. P. 27. Глядзі таксама меркаваныні Дарэндорфа на той самай старонцы. У рэшце рэшт, тыя, хто жыў пад камунізмам, мелі няшмат магчымасцяў ствараць новыя ідэі для Захаду, тыя зь іх, хто не супрацоўнічаў з бальшавіцкай систэмай, звольшага займаўся абаронай забароненай спадчыны заходніх ідэяў. Здаецца, на ўсе інтэлектуалы на Захадзе здатныя зразумець гэткі стан рэчаў.

насьці — поліс — не гарантавала аніякіх індывідуальних свабодаў, нават нягледзячы на тое, што ў яго аснове палягалі прынцыпы ўдзелу грамадзянаў і страх перад дэспатыяй. Справа ў тым, што асоба ў гэткім грамадзтве была бездапаможная перад цікам з боку грамадзкіх рытуалаў і групаў. Гэтая рэчаіснасць знайшла сваё выяўленыне ў палітычнай думцы старажытных грэкаў, перш за ўсё ў Платона.

Толькі з хрысьціянствам да нас прыйшоў падзел рэлігій й дзяржавы, які пракладаў дарогу да свабоды асобы⁶. Праўда, хрысьціянства не адмовілася ад намеру ўлучыць грамадзкі парадак у склад Боскіх плянаў што да пабудовы Ўніверсуруму. Аднак, нягледзячы на ўсе намаганні, стварыць на Захадзе тэакратычнае грамадзтва так і не атрымалася.

Адметна, што ўласнае грамадзтва ў мысленіні Заходняга съвету вызначалася праз выразнае адмежаваныне яго ад пагрозылівага навакольля, населенага «барбарамі». Гэткае гледжаныне было ўласцівае яшчэ нават Адаму Фэргюсану ў ягоным «Накідзе гісторыі грамадзянскай супольнасці» (*bürgerliche Gesellschaft*) — першай сучаснай працы, цалкам прысьвечанай разгляду гэтай тэмы, хаця ён падкрэслівае пазытыўныя бакі «дзікуноў», альбо «барбараў», у параўнанні з сучасным «выкшталцоным» (*polished*) чалавекам⁷. Забясьпечаная аппаратам прымусу палітычная ўлада мела першачарговую задачу клапаціцца пра бясьпеку супольніцтва. Пад аховай гэтага ўлады людзі арганізоўваліся ў асацыяцыі. І хаця ані Фэргюсан, ані іншыя шатляндзкія маралісты наўпрост не казалі пра значэнне праўнай дзяржавы для *civil society*, але ім ўсё ж было зразумела, што безъ яе ані права ўласнасці, ані роўнасці перад законам гарантаваныя ня будуць. Дзяржава, такім чынам, спрыяе наладжванню «цывілізаваных» узаемінаў паміж грамадзянамі, якія разглядаліся шатляндцамі як азнака цывілізацыі⁸.

Найвялікшая перамена ў самаразуменіні Заходняга грамадзтва прыйшла з эпохай Асьветніцтва і пераходу да сучаснасці. Гэтаму новому самаразуменіню было ўласцівае тое, што гэтага грамадзтва ўсё часцей пачалі называць

менавіта *civil society*, альбо грамадзянскай супольнасцю (*bürgerliche Gesellschaft*) — гэта заўважна ўжо ў творах Джона Лока, то бок яшчэ да Фэргюсана. Гэтага грамадзтва мела эксклюзіўныя характеристар. Лок ня меў жадных проблемаў з тым, каб абгрунтаваць, чаму «пэўныя від слугаў, якіх мы пазначаем асаблівым словам, як *рабоў*», ня могуць належаць да гэтага супольнасці: «З прычыны таго, што яны знаходзяцца ў стане рабства і ня могуць валодаць аніякай уласнасцю, яны ня могуць разглядацца ў гэтым стане як частка грамадзянскага супольнасці, бо яе мэтай зьяўляецца захаваныне ўласнасці»⁹.

Civil society, падобна да сваіх папярэднікаў, зьяўляецца палітычна арганізаванай: як і раней, яна складаецца з палітычнай улады і мноства грамадзкіх актораў. Але самае позніяе з XVIII ст. абодва гэтыя складнікі зазналі прынцыпавыя зымненіні. Карабеўская і княскія дынастыі саступілі сваю палітычную ўладу сучаснай цэнтралізаванай дзяржаве, абсалютысцкай, пасля нацыянальнай. Замест альбо ў дадатак да існых ужо гільдыяў, сем'яў, сходаў і радаў на арэне з'явілася незылічонае мноства грамадзкіх актораў.

Каб даць рады з правядзеннем адпаведнага аналізу гэтага новае разнастайнасці аб'яднанняў, сучасныя аналітыкі ўводзяць у выкарыстаныне панятак *civil society* у вузкім сэнсе гэтага выразу, г.зн. — паводле трапнай фармулёўкі Эрнэста Гельнэра — «рэшты грамадзтва, што застаецца пасля таго, як мы вылучым зь яго дзяржаву»¹⁰. Гегель, праўдападобна, быў першы, хто вызначаў панятак грамадзянскае супольнасці праз аддзяленыне дзяржавы ад грамадзтва, а менавіта як сферу паміж дзяржавай і сям'ёй. Перакажам ягоную непараўнальнью фармулёўку:

Грамадзянская супольнасць (*bürgerliche Gesellschaft*) ёсьць рознасцю, што ўзынікае паміж сям'ёй і дзяржавай, хаця ўзынікае тая пазней за дзяржаву; бо як рознасць яна вымагае папярэдняга існавання дзяржавы, якая павінна самастойна існаваць да яе, каб гэтая супольнасць захавалася. Зрэшты, стварэнье грамадзянскай супольнасці (*bürgerliche Gesellschaft*) належыць да

⁶ Болодин и др., тамсама, с. 12.

⁷ Adam Ferguson. Versuch über die Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Herausgegeben und eingeleitet von Zwi Batscha und Hans Medick. Frankfurt am Main, 1988. S. 305.

⁸ Гл.: Christopher G. A. Bryant. Civil Nation, Civil Society, Civil Religion, in: John A. Hall (выдавец). Civil Society. Theory, History, Comparison. Cambridge, 1995. P. 136–157, p. 143. Гэтую ж ацэнку можна знайсці ў Адама Б. Сэлігмана. Маўляў, акурат «маральныя сантывімэнты» (сімпатыя, увага й прыніцьце) цывілізацію грамадзтва: Animadversions upon Civil Society and Civic Virtue in the Last Decade of the Twentieth Century, у: тамсама, p. 200–223, p. 205–210.

⁹ John Lock. Zwei Abhandlungen über die Regierung. Herausgegeben und eingeleitet von Walter Euchner. Frankfurt am Main, 1977. S. 252. (Вылучэнны ў арыгінале.)

¹⁰ Ernest Gellner. Die Bedingungen der Freiheit. Die Zivilgesellschaft und ihre Rivalen. Stuttgart, 1995. S. 223.

сучаснага съвету, які ўпершыню прызнаў слушнасць усіх аспектаў гэтае ідэі¹¹.

Гэтае азначэнне грамадзянскае супольнасці, што грунтуецца на мысьленчым падзеле дзяржавы й грамадзтва, пераважае ў цяпешні час.

Віктар Пэрэс-Дыяс (Victor Pérez-Díaz) у сваім бліскучым дасьледаванні наконт значэння грамадзянскае супольнасці ў працэсе пераходу Гішпаніі да дэмакратыі пашырае вузкі панятак грамадзянскае супольнасці на грамадзкія інстытуцыі і задзіночаныні, а таксама грамадзкасць, за выключэннем дзяржавы. Аднак існаваньне падобнай грамадзянскай супольнасці, дадае ён, магчымае толькі тады, калі дзяржава паважае законы. Калі ж гэтае ўмова адсутнічае, гэтыя інстытуцыі і задзіночаныні застаюцца недаразвітымі¹².

З аднаго боку, інстытуцыі і нормы вузка вызначанай грамадзянскай супольнасці ня зможуць быць зразуметыя без панятку грамадзянскай супольнасці ў шырокім сэнсе слова. Гэтае шырока зразуметая грамадзянская супольнасць ёсьць рэальнай грамадзкай велічынёй, узыніклай спачатку ў Вялікай Брытаніі й Злучаных Штатах Амэрыкі ў XIX ст., чыё паўставаньне, развіццё й асаблівасці спрабуюць растлумачыць сацыёлягі, гісторыкі, філёзафы й палітолягі. Інакш выглядае становішча з вузкім паняткам грамадзянскае супольнасці, які ўяўляе зь сябе выключна мысьленчую канструкцыю. У рэчаіснасці яна можа існаваць толькі разам / у супрацьпастаўленыні альбо побач з палітычнай уладай, аднак ніколі безъ яе. Бо гэтае вузка вызначаная грамадзянская супольнасць зьяўляецца часткай арганічнага адзінства, ад якога дзяржаву можна «адняць» хіба што толькі ў думках.

Зь іншага боку, гэтаксама немагчыма абмяжоўваць азначэнне сучаснай грамадзянскай супольнасці, падкрэсліваючи толькі разнастайнасць грамадзкіх актораў, бо гэта проста прыпадобніць грамадзянскую супольнасць да плуралістычнага грамадзтва. Але ў выпадку сучаснай грамадзянской супольнасці ідзецца — паводле Эрнэста Гельнэра — пра «інстытуцыйны плуралізм пэўнага віду»¹³, а задача кожнага аналітика сучаснай заходній грамадзянской суполь-

насці акурат і палягае ў тым, каб дасьледаваць гэты «пэўны від».

[...]

Азначэнне і пачаткі грамадзянскае супольнасці

Сучаснае буржуазнае грамадзтва (*bürgerliche Gesellschaft*) (у шырокім сэнсе слова) зьяўляецца тым тыпам грамадзтва, што ўпершыню напоўніцу быў уласблены ў жыцьцё ў Эўропе і Злучаных Штатах па заканчэнні эпохі Асветніцтва. Яно складаецца з канстытуцыйнай праўнай дзяржавы, грамадзянскай супольнасці ў вузкім сэнсе гэтага слова (недзяржаўных актораў) і пасіўнай грамадзкой сфэры. Пад пасіўнай грамадзкай сфрай мы разумеем тую группу людзей, што ня могуць альбо ня здольныя артыкуляваць свае прэфэрэнцыі й мэты ў грамадзкасці. У структурным пляне буржуазнае грамадзтва вылучаецца аўтаноміяй эканомікі адносна палітыкі й наяўнасцю грамадзкага плуралізму. Хаця цяжка сабе яго ўяўіць без адначасовай прысутнасці побач аўтарытэту канстытуцыйнай праўнай дзяржавы, аднак у той самы час гэтае дзяржава ёсьць усяго толькі адным з аб'яднанняў. Гэта значыць, што яна ня толькі выконвае ў інтэрэсах грамадзтва шэраг заданняў, але й мае на ўвазе свае ўласныя інтэрэсы. Аўтаномныя грамадзкія акторы, што імкнуцца да сваіх мэтаў, могуць супрацоўнічаць зь дзяржавай, знаходзіцца зь ёй у канфлікце альбо нэўтральна паводзіць сябе ў дачыненьні да яе. У культурным пляне сучасная грамадзянская супольнасць зьяўляе зь сябе процілегласць любой ідэякратыі — яна адмаўляе ўсякае абсолютнае ідэалагічнае дамінаванье. Гэтаксама важным для буржуазнага грамадзтва зьяўляецца канстытуцыйна падмацаваны кансэнсус што да нормаў узаемадачыненіяў паміж грамадзкімі акторамі — адрознымі асобамі, інстытуцыямі, задзіночаньнямі. Ён патрэбны дзеля таго, каб жывы плуралізм ня вырадзіўся ў своеасаблівую вайну ўсіх супраць усіх.

Асобам, інстытуцыям і задзіночаньням зусім не абавязкова мець беспасярэднія дачыненьні з дзяржавай дзеля таго, каб разглядацца ў якасці актораў грамадзянскае супольнасці. Дастатковая, каб яны публічна выяўлялі свае інтэрэсы й мэты.

¹¹ Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Mit Hegels eigenhändigen Notizen in seinem Handexemplar und den mündlichen Zusätzen. Herausgegeben und eingeleitet von Helmut Reichelt. Frankfurt am Main/Berlin/Wien, 1972. S. 169 (аё. չ̄ âfáó 1).

¹² Victor M. Pérez-Díaz. The Return of Civil Society. The Emergence of Democratic Spain. Harvard/Cambridge (Mass.)/London, 1993. P. 54–61.

¹³ Gellner, тамсама, s. 69.

Палітычныя партыі займаюць пры tym асаблівае становішча. Iх — у залежнасці ад кожнага канктнага выпадку — даводзіца прылічваць альбо хутчэй да дзяржавы і яе органаў, альбо да грамадзянскай супольнасці ў вузкім сэнсе гэтага слова. Вырашальнym крыйтэрам пры гэтым зъяўляецца аўтаномнасць іх становішча адносна дзяржавы.

Сёняняшняя грамадзянская супольнасць уяўляе зь сябе фэномэн, што склаўся цягам гісторыі й амаль не назіраецца па-за межамі краінаў заходняга съвету. Найважнейшай асновай аўтаноміі ейных актораў здавён-даўна зъяўляецца існаванне эканомікі, незалежнай ад дзяржавы. Гэтую незалежнасць немагчыма сабе ўяўіць безь існавання прыватнай уласнасці. Важнай прасторай для дзейнасці вузка зразуметай грамадзянской супольнасці зъяўляецца грамадзкасць і галоснасць.

У сучаснай заходнай грамадзянской супольнасці заўважныя і слай, што могуць уважацца адпаведнікамі даўнейшых рабоў, практична бяспраўных сялянаў і немаёмных у традыцыйных грамадзствах. Значную частку пасіўнай сферы складаюць прадстаўнікі ніжніх слаёў грамадзства (у Нямеччыне, напрыклад, надта слаба інтэграваныя іншаземцы альбо асобы зь нізкім роўнем адукцыі, а ў Злучаных Штатах гэта, з большага, чарнаскурыя грамадзяне). Фармальнае валоданье грамадзянскімі правамі амаль не адыгрывае ў гэтым звязку анікай ролі. У цяперашніх заходніх грамадзствах часам даходзіць да таго, што сацыяльная дзяржава настолькі татальна забясьпечвае ў сацыяльным пляне значныя групы пасіўнай сферы, што ў выніку сярод тых фармуеца пасіўная пазыцыя чаканыя ўсяго ад дзяржавы, якая падобная да таго «капякунства» над падданымі, што існуе ў традыцыйных альбо сацыялістычных грамадзствах.

Актыўныя акторы грамадзянская супольнасці дзейнічаюць зазвычай ва ўласных інтарэсах і не зважаючы на агульнае добро ўсяго грамадзства. Бяспрэчна, у грамадзянской супольнасці існуе нарматыўная палітычная культура, сформаваная наступнымі фундамэнтальнымі ідэаламі й нормамі: усеагульная роўнасць перад законам і абарона права прыватнай уласнасці, павага да асобы, яе правоў і яе ўдзелу ў грамадзкім жыцці. Але здаецца малаверагодным, што маральная абыякавасць, бессаромнае імкненіе да нажывы, улады й кар'еры, апартунізм ды схільнасць да корупцыі (зъявы, уласцівыя ня толькі Захаду, але і

ўсяму съвету) некалі цалкам зынікнуць з рэчаіснасці заходнія грамадзянскае супольнасці.

У сваёй выдатнай кнізе «Уласнасць і вольнасць» Рычард Пайпс указвае на тое, што жаданне браць удзел у палітычным жыцці тыповае менавіта для тых грамадзтваў, якія прызнаюць прыватную ўласнасць. Гэта датычыцца ўжо на ват каравых грамадзтваў і плямёнаў, якія — нягледзячы на тое, што ў іх нярэдкімі ёсьць таксама прыклады тыраніі — у сваёй аснове арганізаваныя на падставе прынцыпу ўдзелу іх чальцоў у прыняцыці рашэнняў. У античных Атэнах мы ўпершыню сустракаемся з аселасцю, палітычным аўтарытэтам, прыватной уласнасцю на зямлю, палітычна актыўнымі грамадзянамі й дэмакратычнымі інстытуцыямі. У Спарце ж, дзе свабоднага продажу зямлі не было, грамадзкае жыццё выглядала, як вядома, па-іншаму. Урэшце Рымская імперыя зъяўлялася, паводле Пайпса, першай дзяржавай, у якой існавала паўнавартасная праўная систэма, што рэгулявала жыццё грамадзяніна й грамадзства³⁵. Спасылаючыся на Джэрэмі Бэнтама й Гіда дэ Ругерыё (Guido de Ruggerio), амэрыканскі гісторык выводзіць гэту дасканаласць рымскага права з патрэбы абараніць прыватную ўласнасць³⁶.

Узаемадзеяньяне падобных чыннікаў Пайпс знаходзіць гэтаксама ў фэўдальнай Эўропе. Дарма што тады зямля фармальна належала сувэрэну — фактычна яна знаходзілася ў валоданьні фэўдальных уладароў і зь цягам часу — перадусім дзяякуючы ўкараненіню права на передачу ў спадчыну — сапраўды ператварылася ў іхнюю прыватную ўласнасць. Гэткаму разъвіццю паспрыяла й далейшае ўдасканаленіе прынамсі рудымэнтарнай істоты, што пільнавала ўзаемныя права ды абавязкі васала й сувэрэна.

На думку Пайпса, менавіта з правоў, якія здавалі і атрымалі месцічы сярэднявечных гарадоў ад фэўдальных уладароў альбо (i) манархай, паступова разъвіліся сучасныя грамадзянскія права, як то асбная юрысдыкцыя самакіравання, права на аб'яднанні (у гільдыі), права на ўдзел у прыняцыці рашэнняў (камунальныя сходы), абмежаваная пэўным тэрмінам выбарнасць пасадаў у адміністрацыйнай систэме кіравання местам. Гэтыя права гэтаксама былі шчыльна злучаныя з прыватнай уласнасцю. У гарадох, дзе квітнелі гандаль і таварная вытворчасць, яна ўзьдзейніча-

³⁵ Пайпс з сваёй інтэрпрэтацыяй упісваеца ў старую традыцыю. Ужо Макіавэлі бачыў прычыны заняпаду Рымскага рэспублікі ў звадках з-за ўласнасці на зямлю, што нібыта й разбурылі тыповую для грамадзянскае супольнасці раўнавагу ў сферы грамадзкіх інтарэсаў, палітычнага кіраўніцтва й палітычных установаў.

³⁶ Pipes, тамсама, р. 103.

ла на камэрцыйныя, ды і на грамадзкія стасункі наагул, яшчэ мацней, чым у вёсцы. Тоё, што менавіта гарады нарадзілі эўрапейскага «грамадзяніна», можна ўгледзеь ужо ў этыма-лёгіі францускага слова «*citoyen*», якое паходзіць ад «*cité*» і першапачаткова выкарыстоўвалася вы-ключна для пазначэнья гарадзкіх жыхароў³⁷.

На падставе адносінаў паміж прыватнай улас-насьцю й капіталізмам у Ангельшчыне Пайпс ана-лізуе ўзор існаваньня заходняга грамадзтва ў, як ён яе называе, сучаснай, альбо нацыянальнай, дзяржаве³⁸. Пры канцы IX ст. тэрытарыяльная арганізацыя ангельская манахіі прыходзіць на змену племянному грамадзтву. Сутыкнуўшыся з проблемай сталага росту аб'ёму каралеўскіх вы-даткаў, карона дала рады фінансаваць іх праз про-даж сваіх земляў толькі на працягу пэўнага адрез-ку часу. Яна становілася ўсё больш залежнай ад згоды маёмных слaeў насељніцтва на ўядзеніе ўсё новых і новых падаткаў. Аднак зем-леўладальнікі пагаджаліся на гэтыя выплаты толькі тады, калі ў якасці сустрэчнага кроку ім давалася магчымасць кантролю праз парламэнт за выдаткамі кароны, з чаго, уласна, і пачалася перадгісторыя ангельскага парламэнтарызму. Інстытуцыяналізацыя гэтага кантролю цягнула за сабой забесьпičчынне гарантый ў для правоў гра-мадзтва і ўмацаваньне палітычнай культуры, згод-на зь якой сутнасцю свабоды зьяўляеца прыват-ная ўласнасць. Ангельшчына зьяўляеца толькі клясычным узорам такога развіцця. У іншых краінах заходняга сьвету яно праходзіла, няглед-зячы на ўсе адрозненіні ў дэталях, падобным жа чынам. Інакш адбывалася ў патриманіяльных манахіях Сярэдняга Ўсходу і ў Маскоўскай Русі, чый імперскі ўздым распачаўся ў XIV ст. — яны ведалі прыватнай уласнасці³⁹.

Рычард Пайпс піша гісторыю свабоды й пры-ватнай уласнасці. Панятку “*civil society*” ў яго-nym дасыледаваньні ня знайдзеш. Але ён ня можа абысці маучаньнем і падрабязна разъбірае пы-таныні, роднасныя панятку грамадзянскае суполь-насьці: палітычную ўладу, дзяржаву й нацыяналь-ную дзяржаву, палітычнае супольніцтва, права й канстытуцыю, грамадзянскія цноты, удзел у гра-мадзкім жыцці й аўтаномію. Праўда, тое, што гэ-тыя тэмы ўвесь час суправаджаюць кожную дыс-кусію наконт палітычна арганізаванага грамадзт-ва, не павінна ўводзіць нас у зман, бо ў

сучаснасці заходняй грамадзянскай суполь-насьці ўласцівия якасна новыя праівы.

Гістарычна тэорыя Пайпса процістаіць сацыялягічнаму тлумачэнню Гельнэрам грамад-зянскай супольнасьці. Паводле яе, сучасная гра-мадзянская супольнасьць утварылася ў выніку пе-раходу ад традыцыйнага (агранага) саслоўнага да індустрыйнага грамадзтва. З аднаго боку, рэ-фармацыя й котррэфармацыя, пераможцамі зь якіх ня выйшлі ні каталіцызм, ні пратэстантызм, затое былі значна паслабленыя прэтэнзіі на рэлігійную манаполію — з пункту гледжання любой уммы, непрымальны стан ідеалягічнага плюралізму. З другога боку, індустрыйлізацыя, урбанізацыя, а таксама ліквідацыя непісмен-насьці былі працэсамі, што абумоўлівалі адзін аднаго і часыцяком апінаюцца аб'яднанымі ў панят-ку «мадэрнізацыя».

Паводле Гельнэра, гэтыя працэсы вымагалі вызваленія асобы ад усіх путаў, што абмя-жоўвалі дагэтуль свабоду ейнае палітычнае дзе-йнасці, якой была, напрыклад, вызначаная па на-раджэнні прыналежнасць да нейкага грамадзка-га слова, якая ў большасці выпадкаў спалучалася з прывязкай да пэўнай вызначанай мясцовасці, пэўнай прафесіі й пэўнага ладу жыцця. Пазней нарадзіўся, калі казаць словамі Гельнэра, «маду-лярны чалавек». Ён валодае наборам фундамэнталь-ных ведаў, які ўважаеца ў ягоным грамадзтве за ўніверсалыны і які дазваляе яму як наладжваць камунікацыю зь іншымі, гэтак і займацца сваёй далейшай адукацыяй, непазыбежна неабходнай у сучасным мабільным грамадзтве. Задачамі нацыя-нальнай дзяржавы зьяўляюцца пасярэдніцтва ў перадачы гэтых фундамэнтальных ведаў і кіра-ваньне грамадзкімі працэсамі. Дзяржава клапо-ціца пра тое, каб мадулярныя людзі атрымлівалі супольную ідэнтычнасць. Паводле Гельнэра, у гэтым выпадку ідзеца пра нацыянальную ідэн-тичнасць. Мадулярны чалавек зьяўляеца на-цыяналістам⁴⁰. Калі традыцыйнаму грамадзтву наагул невядомая адзінай для ўсіх ідэнтычнасць і яно хавала ў сабе мноства разнастайных, звяза-ных з саслоўнай і прафесійнай прыналежнасцю ідэнтычнасцяў, дык абсолютная балышыня чаль-цуў сучаснай грамадзянскай супольнасьці разгля-дае сябе найперш менавіта як прадстаўнікоў ней-кае нацыі.

[...]

³⁷ Тамсама, р. 105–113, р. 109.

³⁸ Пайпс азначае дзяржаву як «інстытуцыю, што прэтэндуе на валоданье палітычнай уладай на пэўным абшары». Гэткае азна-чынне дадзенага панятку відавочна зьяўляеца занадта агульным, бо ўлучае, напрыклад, таксама антычныя Атэны альбо

³⁹ Рымскую імперию — а яны ня ёсьць прыкладамі «сучаснай», альбо «нацыянальнай дзяржавы». Тамсама, р. 125.

⁴⁰ Тамсама, р. 120–158.

Gellner, тамсама (заўвага 10), с. 96–118.

Нацыяналізмы, утварэньне нацыяй ды грамадзтва

Найбольш вядомым зъяўлецца клясычны падзел нацыяналізмаў, зроблены ў 1940-я гг. Гансам Конам (Hans Kohn). Паводле яго, Рэйн аддзяляе «захо́дні» нацыяналізм ад «усходняга», выразнымі прыкладамі якога Кон лічыць Нямеччыну, Расею й Індыю. Маўляў, калі заходні нацыяналізм грунтуеца на разуменьні нацыі як прадукту дзейнасці грамадзкіх і палітычных сілаў, дык ягоны ўсходні адпаведнік шукае апраўданыня свайго існаваньня ў нібыта натуральна існым супольніцтве. Тоэ, у сваю чаргу, грунтуеца не на волі сваіх чальцоў альбо іх дамоўных ававязаньнях, але на традыцыйных повязях племянной прыналежнасці й статусу. Заходні нацыяналізм турбуеца пра будучыню нацыі, спрабуючы ўдасканаліць грамадзтва. Усходні ж нацыяналізмы канструуюць зь мітаў мінуўшчыны сваё ўяўленьне аб ідэальнай бацькаўшчыне, аддленае ад існага грамадзтва. Калі на Захадзе нацыяналізм спалучаеца з канцэпцыямі ліберальнага індывідуалізму й рацыянальнага касмапалітызму, дык усходні нацыяналізм схіляеца да калектывізму ды ірацыянальнай ксэнофобіі.

На Захадзе нацыі паўстаюць як задзіночаныны грамадзянаў, што выяўляюць сваю волю ў адпаведных дамовах, хаўрусах і ўсенародных рашиэннях. Яны гуртуюцца вакол пэўнае палітычнае ідэі і ўглядоўца ў супольную будучыню, якая будзе вынікам іх супольных намаганьняў. Нямецкі нацыяналізм падчас свайго ўздыму ня меў нейкага зборнага пункту (*Sammelpunkt*) у грамадзтве альбо нейкім вольным нацыянальным парадку, але знаходзіў яго ў прыродзе й гістарычнай мінуўшчыне, не ў палітычным акце, але ў існым натуральным стане, а менавіта ў народнай супольнасці (*Volksgemeinschaft*), што ўзынікла дзякуючы повязям надта далёкае дауніны, а паводле пазнейшае рэдакцыі, гэтаксама вызначанаі дагістарычнымі й біялагічнымі чыннікамі. Гэтая натуральная аснова, аднак, не ўспрымалася як голы факт, але ўзводзілася ў ранг ідэалу ці нават нейкае містэрый. Замест палітычнага задзіночаньня вакол пэўнае рацыянальнае мэты тут на сцэне зъяўлецца містычнае задзіночаньне ў рамках ірацыянальнага, дацывілізацыйнага разумення нацыі (*Volksbegriff*)⁶⁹.

Энтані Д. Сыміт аспрэчвае гэтую жорсткую геаграфічную дыхатамію Конана. Геаграфічна заходні юрыйскі нацыяналізм варт, тым ня менш, уважаць за цалкам «арганічны», і, наадварот, усходні па сваім паходжаньні нацыяналізм Томаша Масарыка грунтуеца на (скарыстаемся Конавымі панятковымі катэгорыямі) палітычным задзіночаньнем (*associational nationalism*). Гэтаксама Сыміт ставіць пад сумнёў прапанаваную Конам ацэнку ролі буржуазіі, якая быццам бы зъяўлялася на Захадзе манапольным носьбітам рацыянальнага нацыяналізму. Нягледзячы на гэтую крытыку, Сыміт гэтаксама адрознівае заходнюю й незаходнюю мадэль, альбо канцэпцыю, нацыі. На Захадзе нацыя — гэта грамадзянскі (*civic*) панятак, а на Усходзе — этнічны⁷⁰.

На Захадзе традыцыйна прынята ўважаць гістарычную тэрыторыю, супольнасць права ды інтытуцыяў, палітычную волю ды супольную грамадзянскую (*bürgerliche*) культуру й ідэалёгію за атрыбуты нацыі. Але ва Ўсходній Эўропе (Нямеччыну Сыміт да яе не прылічвае) і ў Азіі перавага аддаеца разуменню нацыі, якое падкрэслівае ейныя меркаваныя племянныя карані, нацыянальную мабілізацыю, а таксама тубыльную мову, рэлігію, культуру й традыцыі⁷¹. Пры гэтым Сыміт не адмаўляе вырашальнага значэння этнічнага чынніка (*Ethnie*) як дзеля «усходняга», гэтак і дзеля «заходняга» нацыяутварэння. Аднак заходні грамадзянскі (*westlich-bürgerlich*) нацыяналізм развівіваеца ў «арыстакратычных» этнасах, тады як усходні ўласцівы «плебэйскім» этнасам.

Каб не дапусціць пры тым узынікненія аблюдных геаграфічных асацыяцыяў, Сыміт праvodзіць дадаткова яшчэ розыніцу паміж «тэрытарыяльным» і «этнічным» нацыяналізмамі. Гэтае адрозненіне ў далейшым яшчэ больш дыфэрэнцыюеца пры дапамозе крытэру палітычнае незалежнасці, і такім чынам у рамках адпаведнага асноўнага тыпу можна вылучыць яшчэ па два падтыпы нацыяналістычных рухаў. У дачыненьні да тэрытарыяльнага нацыяналізму, паводле Сыміта, гэта выглядае так:

- 1) Да-незалежнасцевыя (*Vor-Unabhängigkeit*) рухі, якія ёсьць антыкаляніяльнымі ў тым сэнсе, што яны імкнутьца да таго, каб замяніць каланіяльную ўладу ўласнай нацыянальнай дзяржавай.

⁶⁹ Тамсама, с. 476.

⁷⁰ Anthony D. Smith. National Identity. Reno/ Las Vegas/ London, 1993. P. 80.

⁷¹ Тамсама, р. 8.

- 2) Пасъля-незалежнасцевыя (*Nach-Unabhängigkeit*) рухі, якія можна ўважаць за інтэграцыйныя нацыяналізмы, бо яны імкнуцца да аб'яднання размаітых этнічных (нацыянальных) групаў у рамках новае «тэрытарыяльнае нацыі».

Этнічны нацыяналізм ён, адпаведна, падзяляе на:

- 1) Да-незалежнасцевыя (*Vor-Unabhängigkeit*) рухі, што паўсталі як дыяспарныя альбо сэцесійныя нацыяналізмы ды імкнуцца да стварэння «этнічнае нацыі» (*Ethno-Nation*).
- 2) Пасъля-незалежнасцевыя (*Nach-Unabhängigkeit*) рухі, якія намагаюцца далучыцца да нацыі супляменьнікаў, што знаходзяцца па-за межамі «этнічнае нацыі» (*Ethno-Nation*) разам з тэрыторыяй, на якой тыя пражываюць. А з прычыны таго, што гэткія рухі дзеля дасягнення сваёй мэты могуць пайсьці на стварэнне палітычнага хаўрусу, дык іх у такім разе трэба прылічваць да ірэдэнтысцкіх нацыяналізмаў, альбо пан-нацыяналізмаў⁷².

Тыпалёгія, прапанаваная Сымітам, зусім не замахваецца на ўніверсальнасць і закліканая толькі падштурхнуць да больш дэталёвага разгляду канкрэтных нацыяналістычных дактринаў, ідэяў, сымбаляў і рытуалаў. Аднак тэрміналёгія, якой ён паслугоўваецца, ня можа ня выклікаць да сябе пытаньняў. Выкарыстаныне паняткаў на-кшталт «тэрытарыяльны нацыяналізм», «тэрытарыяльная нацыя» й «этнічная нацыя» прымушае нас дапускаць, што нацыяналізмы ды нацыі могуць насыць і не-этнічныя характар. Як часта здараеца, гэтая словатворчасць ня так спрыяе высьвяленню пытаньня, як хутчэй прыводзіць да блытаніны ў панятках, ад якой і без таго ўжо даўно пакутуюць даследаваньні нацыяў ды нацыяналізмаў.

Прыкладам паняткавага хаосу зьяўляеца спроба Крыстафера Г. А. Брайяна (Christopher G. A. Bryant) праз спалучэныне тыпалёгія нацыяналізмаў, распрацаваных Конам і Сымітам, вывесыці новую тыпалёгію нацыяў. Паводле яе, асаблівасці «нацыяналізму задзіночаньня» — *associational nationalism* (паводле Кона) і тэрытарыяльнага нацыяналізму складаюць аснову грамадзянскай нацыі (*civic nation*), тады як прыкметы «арганічнай нацыі» й «этнічнага нацыяналізму» характэрныя для «этнічнай нацыі» (*ethnic nation*). Грамадзянская (*bürgerlich*) нацыя ў сваёй сут-

насці больш грамадзейская (*gesellschaftlich*), чымся вызначана сваім адметным «супольным» (*gemeinschaftlich*) характарам этнічнае нацыя⁷³.

Блытаніна з паняткамі нацыі й нацыяналізму тыповая для тых аўтараў, якія, відаць, спадзяюцца абысьціся бязь яснага азначэння панятку «нацыя». Яны не бяруць пад увагу той факт, што нацыя паўсюдна — як на «Ўсходзе», гэтак і на «Захадзе», як у сучаснасці, так і стагодзьдзямі раней — заўжды ўяўляе зь сябе этнічнае супольніцтва (*Gemeinschaft*). Ніводная нацыя як такая ня ёсьць лепшай ці горшай, больш ці менш ліберальнай, грамадзейскай і г. д. у параўнаньні зь іншымі. Зусім інакш выглядае справа з нацыяналізмам. Менавіта тыя нацыяналістычныя ідэалёгіі, што дамінуюць унутры той ці іншай нацыі, акурат і тлумачаць вытокі й духовую сутнасць гэтага этнічнага супольніцтва больш ці менш рацыональным, талерантным ды адпаведным маральнym нормам чынам і спосабам. А ўжо чальцы гэтае нацыі могуць выявіць свой нацыяналізм больш ці менш выкшталцоным, талерантным і адпаведным маральнym прынцыпам чынам і спосабам. Тая акалічнасць, займаюць альбо займаюцца яны гэтым у дамадэрновую эпоху альбо ў сучаснасці, на Захадзе альбо на Ўсходзе (няважна, прылічваем ці не прылічваем мы да яго Нямеччыну), ня мае вырашальнага значэння ў пляне канцептуальнага разумення нацыі.

З прычыны таго, што нацыяналізм ня ёсьць звязай, уласцівай толькі сучаснасці, немэтазгодна выводзіць яго азначэнне й клясыфікація яго праз разгляд сучасных заходніх нацыяў. Пры клясыфікацыі нацыяналізмаў было б больш карысна звязаць увагу на крытэрыі, якія даюць магчымасць незалежна ад эпохі прааналізаваць, якім чынам яны інтэрпрэтуюць і разумеюць гісторыю, а таксама своеасаблівасць той ці іншай нацыі. Улічваючы вырашальную важнасць адмежавання датычна навакольнага съвету для кожнага нацыянальнага калектыву, варт звязаць увагу й на тое, што нацыяналізмы, вызначаючы, хто належыць да нацыі, могуць быць больш ці менш адкрытымі. У гэтым сэнсе мы можам казаць пра інклузіўныя й эксклюзіўныя нацыяналізмы. Нацыяналістычныя ідэалёгіі можа гэтаксама адлюстроўваць туго акалічнасць, што этнас уяўляе сабой канвэнцыю ўжо праз тое, што ён амаль заўжды зьяўляеца прадуктам этнічнага зъмяшаньня. Калі нацыяналізм адмаўляе гэтую акалічнасць і пастулюе «нацыянальную чысьціню», дык гэта значыць, што ён пачынае

⁷² Тамсама, р. 82.

⁷³ Bryant, тамсама (заяўлага 8), р. 146.

дрэйфаваць у бок эксклюзіўнасці — нярэдка афарбаванай альбо падмацаванай расізмам. Калі ж, наадварот, нейкі нацыяналізм адмаўляеца ад прынцыпу «этнічнае чысьціні» й лічыць сутнасна важным для захаваньня адзінства нацыі не паходжаньне, а абавязаньні адносна этнічнае супольнасці, дык такім чынам ён можа ў выніку набыць цалкам інклузіўныя рысы. А з прычыны таго, што нацыяналізм адыгрывае вырашальную ролю ў фармаваньні нацыянальнае ідэнтычнасці, адпаведна, і гэтая самая ідэнтычнасць будзе насыць больш інклузіўны ці эксклюзіўны харктар. Практычным наступствам гэтага ёсьць той факт, што прадстаўнікі іншых этнасаў парабональна лёгка могуць быць абсарбаваныя (асымільваныя) нацыямі зь інклузіўнай ідэнтычнасцю бяз страты ўласнае адметнасці.

У Гельнэра атрымліваецца стварыць ясную тыпалёгію эўрапейскіх нацыяналізмаў, бо ён у лепшых традыцыях Коня выразна разъмяжоўвае нацыю й нацыяналізм. Ён не шукае прычыны адрозненіні ў паміж «заходнім» і «ўсходнім нацыяналізмамі» ў культуры, а хутчэй уважае, што гэтыя адрозненіні трэба тлумачыць палітычнымі і сацыяльнымі чыннікамі⁷⁴. Пры гэтым ён вяртаецца да высунутай Конам тэзы, згодна зь якой ва Ўсходній Эўропе межы нацыянальных культураў і дзяржаўныя межы на працягу доўгага часу не былі ўзгодненыя паміж сабой. Але на «атлянтычным узьбярэжжы Эўропы», якое, паводле Гельнэра, зьяўляеца першай, як ён яе называе, заходнім «часавай зонай» Эўропы, абсяг пашырэння (нацыянальнай) высокай культуры супадаў зь межамі сучаснай цэнтралізаванай дзяржавы. У гэтай зоне задача нацыяналізму палягала ў тым, каб ператварыць «сялянаў», якія размаўлялі на розных гаворках, у «грамадзянаў нацыянальнай дзяржавы, носьбітаў стандартнае мовы» (Гельнэр, праўда, зыходзіць пры гэтым з аблуднага дапушчэння, што на заходзе Эўрапейскага кантынэнту дыялекты былі выражаныя слабей, чымся на Ўсходзе. Вядома, аднак, што моўныя адрозненіні на заходзе былі такімі вялікімі, што да ініцыяванай дзяржавай уніфікацыі мовы справа там дайшла толькі ў XIX ст.).

У адрозненіні ад Коня, Гельнэр зъмяшчае Нямеччыну разам зь Італіяй у другую, пралеглую паміж Захадам і Ўсходам, «часавую зону». Што праўда, там на працягу надта доўгага часу не існавала адзінай дзяржаўнай улады, аднак як нямецкая, так і італійская высокая культура артыкуулявала нацыяналістычнае імкненіне да стварэння ўласнае

дзяржавы. Трэцяя эўрапейская «часавая зона», якая пралягла на ўсход ад Нямеччыны й Італіі, дасягнуўшы Ресей, уступіла ў эру сучаснага нацыяутварэння, ня маючи ані высокас культуры, ані дзяржаўных кардонаў, дапасаваных да этнічных межаў. Тамтыхы нацыяналізм мусіў спачатку стварыць культуру, а таксама дзяржаву, «сапраўды складанае заданьне. Нацыяналізм пачынаеца з этнографіі, напалову апісальнай, напалову нарматыўнай, так бы мовіць, спалучэння выратавальных работаў з канструяваннем культуры». Падобным чынам ішло разъвіццё «чацьвёртай часавай зоны» (Ресей), дзе пасля падзення імперыі Раманавых была створаная імперыя сэкулярнай уммы — Савецкі Саюз, які цягам дзесяцігодзіньдзяў рабіў выгляд, што пераадолеў нацыяналізм⁷⁵.

У кожнай зоне існавалі свае спэцыфічныя пэрадумовы для разъвіцця нацыяналізму, перш за ўсё, звязаныя з этнічнай аднастайнасцю ды наяўнасцю высокіх культуры. Але, паводле Гельнэра, нацыяналізм таксама фармуеца праз доступ этнасу да ўлады й адукцыі. Агулам ён вызначае восем тыпаў нацыяналізму, што паўстаюць кожны пры пэўнай этнічнай і палітычнай раскладцы, як паказана ў наступнай табліцы.

Тыпы нацыяналізму паводле Эрнэста Гельнэра

Нацыяналізм	Грамадзкая раскладка
Нацыяналізм ранніх індустрыйных эпох	У этнічна аднародным грамадзтве, дзе доступ да адукцыі і ўлады мае толькі меншасць.
Габсбурскі, альбо «паўднёва-ўсходні», нацыяналізм	Грамадзтва этнічна неаднароднае. Доступ да адукцыі й дзяржаватворнай высокай культуры забясьпечаны для ўладных слаёў, усе астатнія абыходзяцца сваёй уласнай «народнай культурай». Гэтая апошняя можа кінуць выкіл пануючай высокай культуры, калі інтэлектуалы-нацыяналісты адкрыюць і выкарыстаюць яе як аснову дзеля стварэння нацыянальнай высокай культуры.
Нацыяналізм разъвітай індустрыйной эпохі	Грамадзтва этнічна неаднароднае. Улада належыць нямногім, але адукцыя даступная ўсім. У гэтым выпадку ідзеца пра сучаснае заходнє грамадзтва, у якім у прынцыпе ўсе падзяляюць адну — нацыянальную — высокую культуру.
Клясычны, ліберальны, заходні нацыяналізм	У этнічна неаднародным грамадзтве ўсе маюць доступ да адукцыі, але не да мэханізму ўлады.

⁷⁴ Гл.: Ernest Gellner. Nations and Nationalism. New York, 1983. P. 101.

⁷⁵ Gellner. Die Bedingungen... (зайвага 10), s. 123–128.

Дыяспарны нацыяналізм	У этнічна неаднародным грамадзтве прысутнічае этнічна меншасьць, што не прысутнічае ў систэме ўлады, але лепш адукаваная за ўладную эліту й ахвотная стварыць уласную дзяржаву.
Адсутнасьць нацыяналізму пры наяднасьці рэвалюцыйнай сітуацыі	Уладная неадукаваная эліта ў этнічна неаднародным грамадзтве, што кантрастуе з палітычна слабой, але эканамічна прывіленявай групай, якая імкненца да палітычных пераменаў.
Нетыповая перад-нацыяналістычная сітуацыя	Дамадэрновае этнічна аднароднае грамадзтва — выключная зъява для традыцыйных грамадзтваў. Ні ўладная эліта, ні падуладная масы не бяруць удзелу ў стварэнні высокое культуры.
Тыповая перад-нацыяналістычная сітуацыя	Тыповая этнічна разнастайнасьць традыцыйнага грамадзтва. Ні ўладная эліта, ні падуладная масы не бяруць удзелу ў стварэнні высокое культуры.

(Складзена паводле: Ernest Gellner.
Nations and Nationalism.
New York, 1983. Р. 94 і наступныя старонкі)

Гэтая і іншыя тыпалёгіі нацыяналізму могуць выклікаць крытыку, але яны выражают тое перакананье, што нэгатыўнае разуменне нацыяналізму несправядлівае ў дачыненіі да рэчаіснасьці існых нацыяў. Ужо простае прызнаньне, што нацыяналізм можа прадстаўляць грамадзянскія (*bürgerlich*) ідэі, ставіць пад пытаньне пашыранае меркаваньне аб нацыяналізме як выключна разбуральнай сіле.

Кожны этнас паўстае ў выніку падзелу ці аб'яднання іншых этнасаў. Энтані Д. Сыміт вылучае трэй шляхі этнічнага будаўніцтва праз аб'яднанье (“*coalescence*”): хаўрус існых этнасаў (“*amalgamation*”), асыміляцыя й абсорбцыя. Этнічнае будаўніцтва праз падзел, у сваю чаргу, адбываецца ў выніку расколу альбо расцейваньня⁷⁶. Ніякае «чысьціні этнічнага паходжаньня», такім чынам, існаваць ня можа.

Калі ж мы з'вернемся да адрозненія паміж этнічнымі катэгорыямі й этнічнымі супольніцтвамі ў разуменіі Сыміта, дык этапы фармаваньня нацыі (нацыяўтварэння) можна апісаць за пасярэдніцтвам наступнага ланцужку паняткай: этнічныя катэгорыі (нясьпелыя этнасы) могуць разьвіцца ў этнічныя супольніцтвы (сьпелыя этнасы), а тыя, у сваю чаргу, — ператварыцца ў нацыі. Этнасы высыпяваюць па меры таго, як даюць рады

выкрышталізаваць з этнічнае съядомасці этнічную ідэнтычнасць. Сыпелья ж этнасы ператвараюцца ў нацыі, як толькі ўзбагачаюць сваю этнічную ідэнтычнасць уяўленынямі аб палітычным сувэрэнітэце.

Але адначасова мы мусім адзначыць розніцу паміж утварэннем нацыяў у дасучаснасьці і сучаснасьці. Паводле Сыміта, у сярэднявечы існавала два тыпы этнічных супольніцтваў. «Гарызантальныя супольніцтвы» (“*laterale Gemeinschaften*”) складаліся з арыстакратыі й царкоўных гіерархаў, часам з уключэннем у гэты шэраг дзяржаўных службоўцаў, высокапастаўленых вайскоўцаў і заможнай знаці, уяўляючы сабой этнічнае ядро сярэднявечнай дзяржавы. Паводле Сыміта, дасучаснае нацыяўтварэнне грунтуецца менавіта на гарызантальных этнасах. Усё больш выразная систэма дзяржаўнага кіраваньня, усё больш густыя сеткі рынковых камунікацыяў і дзяржаўнае адукациі спрыялі пашырэнню арыстакратычнай культуры як у сярэдніх слаёх грамадзтва, так і ва ўскрайніх раёнах дзяржаўнае тэрыторыі тae самае Ангельшчыны, Францыі й Гішпаніі яшчэ перад Французскай рэвалюцыяй.

Інакш, паводле Сыміта, адбывалася разьвіццё так званых вэртыкальных этнічных супольніцтваў. Ім былі ўласцівія народніцкія (*demotic*) рысы, бо іх этнічнае культура была закаранёная ў ніжніх слаёх насельніцтва. Яе культурныя адзнакі ў значнай ступені былі рэлігійна афарбаванымі. У XIX ст. інтэлектуалы й палітычныя правадыры ўважалі, што змаглі адкрыць у гэтых этнасах нацыі, аднак гэтае меркаваньне ёсьць аблюдным. Бо, паводле Сыміта, ня кожнае этнічнае супольніцтва ўяўляе зь сябе нацыю, бо дзеля гэтага яно мае быць падобным да сучасных заходніх нацыяў з іхнімі грамадзкімі й палітычнымі структурамі⁷⁷.

Сыміт відавочна схіляецца да канструктыўіскай пазыцыі, разважаючы пра паўстаньне нацыяў на аснове «вэртыкальных» этнасаў, ды дрэйфуе ў бок канцэпцыі першапачатковага існаваньня нацыяў (*прымардыялізму*), калі ідзецца пра «гісторычныя нацыі» Эўропы. Значэнне нацыяналізму ў працэсе паўстаньня нацыі слаба асьвятляецца ў абодвух выпадках, хоць выкарыстаная Сымітам тэрміналёгія здаецца карыснай для растлумачэння працэсу ўтварэння нацыі.

Не існуе нацыянальнае ідэнтычнасці і не існуе нацыяў, не звязаных з этнічнай рэальнасцю (то бок супольніцтвам, зъяднаным паходжаннем альбо пэўнай сутнасцю). Дзеля вылучэння асобных этнасаў важнымі былі перадусім тыя ме-

⁷⁶ Smith, тамсама (заўвага 70), р. 24.

⁷⁷ Акурат такую выснову можна зрабіць з ягоных разважаньняў на старонках ад 43 да 70, тамсама.

жы, што былі спазнаныя ў кантакце з навакольным съветам⁷⁸. Ідэнтычнасці этнічных супольніцтваў Эўропы вырабляліся — не заўжды, але за звычай — у канфліктным адмежаваньні ад іншых супольніцтваў і групаў. Чым мацней чальцы пэўнага этнасу адчуваюць сваю ўнікальнасць, то бок чым мацнейшай зьяўляеца іх уласная ідэнтычнасць, тым больш съпелым ёсьць гэты этнас.

Нацыя ўяўляе зь сябе разнавіднасць этнасу. Аднак апроч таго яна зьяўляеца яшчэ і палітычным грамадзтвам у тым сэнсе, што яна валодае альбо хоча валодаець уласным палітычным сувэрэнітэтам. У сярэднявеччы й на пачатку Новага часу нацыі безь дзяржавы — нават калі з сучаснага пункту гледжаньня больш дарэчна казаць пра нетрывалую дадзяржаўную структуру ўлады — узынікнуць не маглі. Толькі пануючы слой гэтае структуры ўлады меў культурны ѹ тэхнічныя перадумовы, неабходныя для таго, каб раззвіваць і пашираць нацыянальную ідэнтычнасць.

Інакш выглядае становішча з сучаснымі нацыямі, якія ахопліваюць ня толькі кіроўны альбо вышэйшы слой грамадзтва, але і ўсё этнічнае насельніцтва. Яны ўтвараюцца ў грамадзтвах, якія, на падставе свайго адукацийнага ўзроўню і імкнення да ўдзелу ў працэсе прыняцця грамадзка важных рашэнньняў, здатныя да раззвіцця і ўмацаваньня ўласнай нацыянальнай ідэнтычнасці ды адстойваньня патрабаваньня палітычнага сувэрэнітetu, нават у супрацьстаянні з пануючай нацыянальна чужой дзяржавай. Нацыяналізм акурат і ёсьць праявай гэтага патрабаваньня⁷⁹.

Стасункі паміж нацыяй і грамадзтвам належаць да адной з найцікавейшых тэмай нацыянальных дасьледаваньняў, бо лінія падзелу паміж гэтымі дзвюма застаецца непазыбежна размытай. Калі, напрыклад, падчас дыскусіі наконт непадатнасці да рэфармаваньня сацыяльнае дзяржавы ў Нямеччыне згадваеца систэма сацыяльнага забесьпячэння ў Злучаных Штатах Амерыкі, дык зазвычай адзначаеца, што, маўляў, «амерыканцы» маюць іншы, чым «немцы», мэнталітэт. Гэты мэнталітэт нібыта і дазволіў «амерыканцам» менш (у параўнанні з «немцамі») разлічваць на дзяржаву, напрыклад у галіне мэдычнага абслугоўваньня ці клопату пра старых. Адразу адзначым, што больш дарэчна ў звязку з гэтым было б казаць пра адрозныя пункты гледжаньня ѹ паводзіннавыя мадэлі ў амэрыканскім і нямецкім грамадзтвах. Бо нацыянальны мэнталітэт амэрыканцаў альбо немцаў, як нам здаецца, мала ўплы-

вае на тое, як яны вырашаюць праблемы са здароўем. Аднак правесці выразную рысу паміж нацыянальным і грамадzkім немагчыма, калі мы кажам пра насельніцтва пэўных ашараў, чия дамінантная калектыўная ідэнтычнасць ёсьць адначасова й нацыянальной ідэнтычнасцю.

І ўсё-ткі дасьледаваньні нацыі й грамадзтва ня проста дапаўняюць адно аднаго — яны маюць розныя прадметы аналізу. Кожнае грамадзтва зь нетаталітарнай структурай больш складанае ѹ шматслойнае, чымся любая магчымая нацыя. Нацыя імкненца да, так бы мовіць, аднароднасці — у сэнсе адзінай ідэнтычнасці, якую наўрад ці можна дасягнуць без сумнёўных спрашчэнняў у самаацэнцы і ўяўленьнях пра іншых. Сказ «Мы, немцы, працуем асабліва старанна» зьяўляеца, напрыклад, часткай нацыянальнай ідэнтычнасці немцаў, бо большасць зь іх перакананыя ѹ слушнасці гэтага выказваньня. Але яно ані зьяўляеца бяспрэчна слушным, ані зважае на існаваньне цэлага спектру меркаваньняў, што прагучалі на гэтую тэму ў часе ўнутрыямецкіх грамадzkіх дыскусіяў. З прычыны таго, што нацыянальная (этнічная) ідэнтычнасць інтэрпрэтую гісторыю й сутнасць нацыі простым, некрытычным і сцівярджальным чынам і способам, яна акурат і зьяўляеца даступнай амаль усім чальцам грамадзтва, незалежна ад сацыяльнага статусу ѹ адукацийнага ўзроўню. Гэта, зрэшты, і ёсьць адной з прычынаў таго, што нават нашыя адукаваныя сучаснікі зазвычай досыць мала ведаюць пра структурную складанасць і ідеалігічную шматстайнасць свайго грамадзтва.

Калі аналіз нацыі ў першую чаргу павялічвае нашыя веды пра калектыўную самасвядомасць насельніцтва, дык аналіз грамадзтва перадусім асьвятляе культурную, эканамічную й сацыяльную шматстайнасць. Толькі пасыля ўсьведамлення гэтых адрозненій паміж нацыяй і грамадзтвам можна распачынаць дасьледаваньне цесных сувязяў, што існуюць паміж імі абодвум. Ператварэнне нацыянальнае ідэнтычнасці, напрыклад, спрыяе зъмяненню самога грамадзтва — яго структураў і субкультураў. Калі нацыянальная ідэнтычнасць ператвараеца ва «ўласнасць» усіх славё грамадзтва і такім чынам утвораеца сучасная нацыя, дык гэта адначасова садзейнічае і працэсам грамадzkай дэмакратызацыі. Структурныя і культурныя перамены ѿ грамадзтве адбіваюцца, у сваю чаргу, на нацыянальнай ідэнтычнасці. Відавочна, што, напрыклад, падвышэнне

⁷⁸ На гэты конт гл.: Liah Greenfeld. Five Roads to Modernity. Cambridge, 1992.

⁷⁹ Падобна ў: John Armstrong. Nations before Nationalism, у: Hutchinson/Smith (выдаўцы). Nationalism. Oxford/ New York, 1994. Р. 140–147.

адукацыйнага ўзроўню спрычыніцца да перамен-
аў у нацыянальнай ідэнтычнасці. Калі ж, апрач
таго, мы зьвернем увагу на тое, што дзяржава так-
сама сваёй палітыкай больш ці менш съядома бя-
рэ ўдзел у кшталтаваныні грамадзтва й нацыі, дык
варта прызнаць, што ў аналізе нацыяў нам часця-
ком проста не абыйсьціся без разгляду ўзаемных
зъменлівых уплыву, што чыняць адзін на аднаго
грамадзтва, нацыя й дзяржава.

*Пераклаў зь нямецкай Сяргей Багдан паводле:
Jerzy Maćkow. Am Rande Europas? Nation,
zivilgesellschaft und außenpolitische integration in Belarus,
Litauen, Polen, Russland und der Ukraine. — Freiburg;
Basel; Wien: Herder, [2004]. — 328 s.
(1. Civil society, Nation und supranationale Integration)*

*Друкуецца са скарачэннямі і з ласкавага дазволу
аўтара і выдавецтва “Herder”.*